



На сталічнай вуліцы,  
якая носіць імя Лізы  
Чайкінай, узышаецца  
помнік у яе гонар.  
Мужная ўдзельніца  
партызанскага руху  
ў гады Вялікай  
Айчыннай вайны  
Лізавета Іванаўна  
Чайкіна – адна з  
самых знакавых фігур  
у гісторыі барацьбы  
савецкага народа з  
нямецка-фашистыкімі  
захопнікамі. Яна  
пражыла кароткае,  
але яркае жыщё,  
поўнае адвагі  
і самаахвярнасці.

# ЖЫЩЁ, ЯКОЕ СТАЛА ПОДЗВІГАМ

ЮЛІЯ РАМАНЬКОВА | ФОТА АЎТАРА

**Н**ародзілася Ліза ў 1918 годзе ў малюнічай вёсцы Руно Цвярской губернії (цяпер – Цвярская вобласць) у сялянскай сям'і. З дзяцінства была энергічнай, актыўнай і разумнай, выяўляла цікавасць да грамадскага жыцця. У юнацтве далучылася да камсамола, дзе хутка прайвіла сябе са станоўчага боку. Была піянерважатай, з 1936 года – рахункаводам у калгасе, загадчыцай хаты-читальні. Вучыла калгаснікаў пісаць і чытаць, кіравала кружкамі самадзейнасці. Засвойвала журналісцкае майстэрства – працавала карэспандэнтам у penaўскай газеце

«Ленінскій ударник». Стала начальнікам аддзела распаўсюджвання друку Пенаўскай канторы сувязі.

Актыўную маладую дзяўчыну заўважылі, і ў 1939 годзе Ліза Чайкіна ўзначаліла Пенаўскі раённы камітэт камсамола. Яна лічыла, што камсамольскі лідар павінен быць прыкладам для моладзі.

Усе мары і планы разбурыла вайна. Ліза Чайкіна стала сакратаром падпольнага райкама УЛКСМ. Арганізоўвала партызанскі атрад на тэрыторыі Калінінскай (цяпер

Цвярской) вобласці, распаўсюджвала антыфашистыкі лістоўкі і дапамагала савецкім ваеннапалонным збегчы з нямецкіх лагераў. Удзельнічала ў баявых аперацыях, хадзіла ў разведку, здабывала каштоўную інфармацыю.

У складзе дыверсійных груп дзяўчына выконвала складанейшыя заданні. Адно з першых — падрыў моста. Тады партызанскі атрад пусціў пад адхон цэлы нямецкі састав з боепрыпасамі.

Калі Ліза Чайкіна ў чарговы раз хадзіла па вёсках, каб апавяціць насељніцтва пра становішча спраў на фронце, партызанку схапілі акупанты. Адбылося гэта ў 1941 годзе. Нягледзячы на катаванні, Ліза не здрадзіла ні таварышам, ні сваім ідэалам. Мужная змагарка з фашистыкімі захопнікамі была расстрэляна ў лістападзе таго ж года.

Ліза Чайкіна была пасмяротна ўдастоена звання Героя Савецкага Союза. Яе імя стала сімвалам барацьбы супраць фашизму для многіх пакаленняў, а сама герайні — яркім прыкладам нязломнай волі і мужнасці. Вуліцы, названыя ў яе гонар, ёсць у многіх краінах і гарадах, у тым ліку ў Маскве, Санкт-Пецярбургу, Алматы, Гродне і іншых.

Подзвіг Лізы Чайкінай знайшоў адлюстраванне ў літаратуры, напрыклад, у рамане Мікалая Бірукова «Чайка», нарысе Барыса Палявога «Жанна д'Арк верхневолжскіх лесов».

... Праходжу па невялікай, але вельмі ўтульнай вуліцы. Тут размясціліся жылыя дамы, дзіцячы сад, дзе весела гуляюць у даганялкі яго выхаванцы, басейн, Новы драматычны тэатр. Да помніка мужнай герайні падыходзяць людзі. Памяць пра Лізу Чайкіну жыве.

